

Гутарка тав. Чарвякова з дэмабілізаванымі чырвонаармейцамі.

**ЧОГ, КАБ ЛЕПШ ПРАХОДЗІЛІ
ЗАГАТОЎНІ.**

ХЛЕБА ЗАГАТОЇ.

[illegible]

ыває на бєднїкоу і сєрадня- і г. д. Зразумєлая рєч, ку
выпадкє, калї на мяснєх сла- рєзнє. Кулак гєтє лєжє зє а

Наприклад, на перших варіантах 5-годині Савецького Союзу меркавалися лише лімба тракторів, а за гзти год ми рачинали пабулов нових заводів, які у некалькі разів павеличали витворчасні темпи тракторів. Можна тут привести такі приклад: на Пуїлавіні заводі за 5-годинці меркавалися випускали што годя 300 тракторів. Ми паставіли пипавне абым, каб на гзім-жа заводі звыбраць 1000 тракторів у год, а

1. **PROBATION** 2. **RECEIVED** 3. **RECEIVED** 4. **RECEIVED** 5. **RECEIVED** 6. **RECEIVED** 7. **RECEIVED** 8. **RECEIVED** 9. **RECEIVED** 10. **RECEIVED** 11. **RECEIVED** 12. **RECEIVED** 13. **RECEIVED** 14. **RECEIVED** 15. **RECEIVED** 16. **RECEIVED** 17. **RECEIVED** 18. **RECEIVED** 19. **RECEIVED** 20. **RECEIVED** 21. **RECEIVED** 22. **RECEIVED** 23. **RECEIVED** 24. **RECEIVED** 25. **RECEIVED** 26. **RECEIVED** 27. **RECEIVED** 28. **RECEIVED** 29. **RECEIVED** 30. **RECEIVED** 31. **RECEIVED** 32. **RECEIVED** 33. **RECEIVED** 34. **RECEIVED** 35. **RECEIVED** 36. **RECEIVED** 37. **RECEIVED** 38. **RECEIVED** 39. **RECEIVED** 40. **RECEIVED** 41. **RECEIVED** 42. **RECEIVED** 43. **RECEIVED** 44. **RECEIVED** 45. **RECEIVED** 46. **RECEIVED** 47. **RECEIVED** 48. **RECEIVED** 49. **RECEIVED** 50. **RECEIVED** 51. **RECEIVED** 52. **RECEIVED** 53. **RECEIVED** 54. **RECEIVED** 55. **RECEIVED** 56. **RECEIVED** 57. **RECEIVED** 58. **RECEIVED** 59. **RECEIVED** 60. **RECEIVED** 61. **RECEIVED** 62. **RECEIVED** 63. **RECEIVED** 64. **RECEIVED** 65. **RECEIVED** 66. **RECEIVED** 67. **RECEIVED** 68. **RECEIVED** 69. **RECEIVED** 70. **RECEIVED** 71. **RECEIVED** 72. **RECEIVED** 73. **RECEIVED** 74. **RECEIVED** 75. **RECEIVED** 76. **RECEIVED** 77. **RECEIVED** 78. **RECEIVED** 79. **RECEIVED** 80. **RECEIVED** 81. **RECEIVED** 82. **RECEIVED** 83. **RECEIVED** 84. **RECEIVED** 85. **RECEIVED** 86. **RECEIVED** 87. **RECEIVED** 88. **RECEIVED** 89. **RECEIVED** 90. **RECEIVED** 91. **RECEIVED** 92. **RECEIVED** 93. **RECEIVED** 94. **RECEIVED** 95. **RECEIVED** 96. **RECEIVED** 97. **RECEIVED** 98. **RECEIVED** 99. **RECEIVED** 100. **RECEIVED**

[illegible]

(Артыкул сэкратара ЁсэЦСПС т. Вэйнберга)

бузем пасынацца за тым рухым калек-
тывацыі, які вызначыўся ў нашай вёсцы.
(Працяг у наступным №).

У ІССР.

бульбы ў Ленінградзе.

ня вітаюць дэлегацыю бе-
расьнянцаў, прыехаўшых з
ім эшалёнам

...жалюшым будучы даставіць ленин-

Необходно дамагчыся п часнага выдатеавання

успішних міжбанків, з 1963 року
директор у Ленінграді прислав у Белград
5 керівних нарядів з будівель.

**ду будуть будуватися
их гаражі.**

47 заводів і фабрик.

ра-
на-
по-
ду-
ТА
ці
ні
дє
У
47
ні
сь-

пці усе готувати будувати такім на-
рядом, щоб усе елементи народний на-
рядарі всім містозна звідання па-
ків сабою на основі значущий і
технічний узаємний залежності і уза-
ємна обслуговування.

"Ми стави перед сабою задачу, у-
завіт та. Хіпсін, — пошука аграр-
нжання і задоволення всіх дугавик
і соціальна-культурні патріб пра-
поційних соціалістичних гаражів у ра-
біне, расягнуті на 40 кілометрів
ад Стайград".

ай 4 чыгуникі пераходзяць

„Страна Советов“ у Дэтройта

на працігу 1929-30 году на 7-міся-
дзінны дзень праці 4 чыгуны.
У другім квартале 1929-30 г. я-
скароціны рабочы дзень пераходзіць
Аўстрыйска чыгуны, у трэці — Паў-
днёва-Заходняя і Маскоўска-Казанска-
і ў чацвёртым — Беларуска-Валын-
ска. Перавод дзінны чыгуны на ска-
роціны дзень працы пачаеца ў
1930-31 годзе.

